

ПАЛАЖЭННЕ
аб парадку арганізацыі і правядзення
конкурсу творчых работ, прысвечаных
Году народнага адзінства

ГЛАВА 1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Дадзенае Палажэнне рэгулюе пытанні арганізацыі, правядзення і фінансавання конкурсу творчых работ, прысвечаных Году народнага адзінства (далей – Конкурс), у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

2. Конкурс праводзіцца разова, у 2021 годзе.

Званне лаўрэата Конкурсу прысуджаецца да 30 снежня 2021 г. па выніках конкурснага адбору, праведзенага ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем.

3. Арганізатарамі Конкурсу з’яўляюцца Нацыянальная акадэмія навук Беларусі і дзяржаўная навуковая установа “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”.

4. Аб’ява аб правядзенні Конкурсу размяшчаецца ў газеце “Навука” і на афіцыйных інтэрнэт-сайтах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і дзяржаўнай навуковай установы “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” да 1 чэрвеня 2021 г.

5. Да ўдзелу ў Конкурсе запрашаюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь – творчыя людзі, аматары і прафесіяналы (вучоныя, пісьменнікі, настаўнікі, журналісты, мастакі, кампазітары, скульптары, фотамайстры, майстры народных рамёстваў), а таксама вучнёўская і студэнцкая моладзь, прадстаўнікі шырокай грамадскасці.

Удзельнікамі Конкурсу могуць быць як асобныя грамадзяне, так і аўтарскія калектывы (не больш за тры чалавекі).

6. Конкурс праводзіцца ў наступных намінацыях:

“Песні нашага краю”;

“Вершы і апавяданні пра свой край”;

“Краязнаўчымі сцежкамі”;

“Мова маёй зямлі (мясцовыя народныя гаворкі, геаграфічныя назвы, асабовыя імёны)”;

“Выяўленчае мастацтва”;

“Фота- і відэавідарысы”;

“Творы народных майстроў”.

7. Патрабаванні да афармлення творчых работ:

7.1. працы, якія ўдзельнічаюць у намінацыі “Песні нашага краю”, павінны быць прадстаўлены ў выглядзе аўдыя- (фармат mp3) або відэазапісаў (фармат mp4, avi);

7.2. творы, якія ўдзельнічаюць у намінацыях “Вершы і апавяданні пра свой край”, “Краязнаўчымі сцежкамі”, павінны быць выкананы ў выглядзе вершаваных і празайчных твораў на беларускай або рускай мовах: міжрадкавы інтэрвал адзінарны; тэкставы рэдактар – Microsoft Word, шрыфт – Times New Roman, кегль – 14 пт;

7.3. працы, якія ўдзельнічаюць у намінацыі “Мова маёй зямлі (мясцовыя народныя гаворкі, геаграфічныя назвы, асабовыя імёны)”, афармляюцца ў выглядзе артыкулаў на беларускай або рускай мове: міжрадкавы інтэрвал – адзінарны; тэкставы рэдактар – Microsoft Word, шрыфт – Times New Roman, кегль – 14 пт;

7.4. працы, якія ўдзельнічаюць у намінацыях “Выяўленчае мастацтва” і “Творы народных майстроў”, павінны быць прадстаўлены ў выглядзе фатаграфій (у фармаце jpg, не менш за 1200 ррх па доўгім баку):

у выпадку жывапісных і графічных твораў – агульнае фота і фота некалькіх фрагментаў;

у выпадку аб’ёмных твораў – віды з розных бакоў (ракурсавы), якія даюць уяўленне аб аб’ёмнай форме, і фрагменты найбольш важных дэталей;

у выпадку тэкстылю – фота пярэдняга і сподняга боку і фрагменты найбольш важных дэталей.

Павінны быць паказаны памер твораў, матэрыял і тэхніка выканання, час стварэння;

7.5. працы, якія ўдзельнічаюць у намінацыі “Фота- і відэавідарысы”, павінны быць прадстаўлены ў выглядзе фота (у фармаце jpg, не менш за 1500 ррх па доўгім баку) або відэароліка да 5 хвілін (фармат mp4, avi).

ГЛАВА 2 МЭТЫ І ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ

8. Конкурс праводзіцца з мэтай кансалідацыі беларускага грамадства, умацавання нацыянальнага адзінства, стымулявання творчай дзейнасці ў галіне мастацтваў, літаратурнай творчасці, падтрымкі

таленавітых вынаходніцтваў у гуманітарнай сферы, а таксама папулярызацыі беларускай культуры на міжнароднай арэне.

9. Задачами правядзення Конкурсу з'яўляюцца:

умацаванне ў грамадскай свядомасці ідэі нацыянальнай згоды і кансалідацыі беларускага грамадства;

стымуляванне творчай актыўнасці грамадзян Рэспублікі Беларусь;

падтрымка таленавітай і творчай моладзі;

павышэнне прэстыжу творчай дзейнасці ў краіне.

ГЛАВА 3 ПАРАДАК ВЫЛУЧЭННЯ РАБОТ

10. На Конкурс прадстаўляюцца творчыя работы па заяўленых намінацыях.

Адна і тая ж праца не можа прадстаўляцца на розныя намінацыі.

Адзін канкурсант можа прымаць удзел толькі ў адной намінацыі.

11. Да ўдзелу ў Конкурсе прадстаўляюцца наступныя дакументы: заяўка на ўдзел у Конкурсе, аформленая ў адпаведнасці з дадаткам; праца, якая прэтэндуе на адпаведную намінацыю; кароткае апісанне працы-намінанта (не больш за 500 знакаў).

12. Дакументы да ўдзелу ў Конкурсе прымаюцца да 1 кастрычніка 2021 г. па e-mail: skaryna2017@gmail.com, а таксама па адрасе: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, корп. 2. Кантактны тэлефон, факс: +375-17 270-18-81.

13. Дакументы, пададзеныя з парушэннем патрабаванняў, да ўдзелу ў Конкурсе не прымаюцца.

ГЛАВА 4 АРГАНІЗАЦЫЯ І ПРАВЯДЗЕННЕ КОНКУРСУ

14. Арганізацыяй, падрыхтоўкай і правядзеннем Конкурсу займаецца арганізацыйны камітэт, склад якога ўстаноўлены пастановай, зацвярджаючай дадзенае Палажэнне.

15. Пераможцаў Конкурсу выяўляе журы, склад якога ўстаноўлены пастановай, зацвярджаючай дадзенае Палажэнне.

16. У склад журы не могуць уваходзіць прэтэндэнты на намінацыі ў Конкурсе.

17. Журы ацэньвае конкурсныя работы па наступных крытэрыях: актуальнасць, навізна і паўната раскрыцця тэмы; арыгінальнасць і мастацкі падыход да раскрыцця тэмы; эстэтычная вартасць і якасць літаратурных і мастацкіх твораў.

18. Журы мае права адхіліць ад удзелу ў конкурсе творчыя работы за плагіят, нізкую якасць выканання ці невыкананне патрабаванняў Конкурсу.

19. Рашэнне журы лічыцца правамоцным, калі на пасяджэнні прысутнічала дзве трэці членаў ад іх колькасці. Рашэнне прымаецца галасаваннем (па рашэнні журы – адкрытым ці тайным) простаі большасцю галасоў і афармляецца пратаколам.

20. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і не падлягае перагляду.

ГЛАВА 5

ФІНАНСАВАННЕ КОНКУРСУ І ЎЗНАГАРОДЖАННЕ ПЕРАМОЖЦАЎ

21. Пераможцы Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі і памятнымі знакамі-сімваламі. Дыплом афармляецца на беларускай мове і падпісваецца Старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

22. Выдаткі, звязаныя з падрыхтоўкай, правядзеннем Конкурсу і ўзнагароджаннем пераможцаў, ажыццяўляюцца за кошт сродкаў цэнтралізаванага фонду Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

23. Інфармацыя аб выніках Конкурсу публікуецца ў газеце “Навука” і размяшчаецца на афіцыйных інтэрнэт-сайтах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і дзяржаўнай навуковай установы “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”.

24. Узнагароджанне лаўрэатаў Конкурсу праводзіцца ва ўрачыстай абстаноўцы ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па адрасе: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66.

Дадатак
да Палажэння аб парадку
арганізацыі і правядзення
конкурсу творчых работ,
прысвечаных Году народнага
адзінства

ЗЯЯЎКА
на ўдзел у конкурсе творчых работ, прысвечаных Году народнага
адзінства

1. Прозвішча _____
2. Імя _____
3. Імя па бацьку _____
4. Месца працы _____
5. Пасада _____
6. Месца рэгістрацыі _____
7. Тэлефон (код, нумар), e-mail _____
8. Хатні адрас _____
9. Намінацыя _____